



Запрашаем наведальца 13 красавіка 2019 г. Дзень малой радзімы



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Спартландыя "Нашы перамогі для малой радзімы"	9.00 - 9.45	Спартыўная зала	Аскерка А.П., Імховік Н.А.
Гадзіна зносін "Сімвалы маёй малой радзімы"	9.55 - 10.40	Кабінет №2	Драздова В.А.
Конкурс малюнкаў "Мая Радзіма - Беларусь"	10.50 - 11.35	Кабінет №2	Драздова В.А.
Акцыя "Зялёны двор"	11.45 - 12.30	Тэрыторыя школы	Драздова В.А.
5 - 8 класы			
Гадзіна зносін "Славутасці Пружанскай зямлі"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Велесевіч Т.Г.
Акцыя "Зялёны двор"	9.55 - 10.40	Тэрыторыя школы	Велесевіч Т.Г., Фядотава А.А.
Інтэлектуальная гульня "Пружанскі эрудыт"	10.50 - 11.35	Кабінет №10	Імховік Н.А.
Акцыя "Цімураўцы"/ Круглы стол "Кожны з нас прыпасае Радзімы куток..."	11.45 - 12.30	в.Скорцы/ Кабінет №11	Фядотава А.А./Велесевіч Т.Г.
9 - 11 клас			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Інтэлектуальная гульня "Пружанскі эрудыт"	10.50 - 11.35	Кабінет №10	Імховік Н.А.
Акцыя па пасадцы саджанцаў і ўборцы тэрыторыі памятнага	11.45 - 12.30	аг.Харава	Імховік Н.А., Бушук Н.Ю., Бабрыцкі Д.А.

